

_____ 2012 г.
(дата выбараў)

ПАДПІСНЫ ЛІСТ *

для збору подпісаў выбаршчыкаў у падтрымку асобы, якая прапануецца для вылучэння кандыдатам у дэпутаты
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

па _____ выбарчай акрузе № _____
(назва выбарчай акругі)

Даныя аб асобе, якая прапануецца для вылучэння кандыдатам у дэпутаты:

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Месца работы _____

Дата нараджэння _____

Пасада (занятак) _____

Партыйнасць _____

Месца жыхарства _____

Ініцыятыўная група № _____

Член ініцыятыўнай групы _____

(прозвішча, імя, імя па бацьку члена ініцыятыўнай групы, які збірае подпісы)

№ п/п	Прозвішча, імя, імя па бацьку выбаршчыка, які падтрымлівае кандыдатуру	Дата нараджэння **	Месца жыхарства ***	Серыя і нумар пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь або рэквізіты іншага дакумента, які вызначаецца Цэнтральнай камісіяй ****	Дата подпісу выбаршчыка *****	Уласнаручны подпіс выбаршчыка
1	2	3	4	5	6	7

* У падпісным лісце павінны быць подпісы выбаршчыкаў, якія пражываюць на тэрыторыі выбарчай акругі.

** У адносінах да грамадзян, якім у бягучым годзе да дня або ў дзень унясення подпісу споўнілася 18 гадоў, укажаць чысло, месяц і год нараджэння, а ў адносінах да астатніх выбаршчыкаў можа быць указаны толькі год нараджэння.

*** Калі подпісы збіраюцца ў горадзе, трэба ўказаць назву горада, вуліцы, нумар дома і кватэры, а калі збіраюцца ў сельскіх населеных пунктах і ў пасёлках гарадскога тыпу – назву раёна, населенага пункта, вуліцы, нумар дома і кватэры. Назву горада, раёна магчыма ўказаць толькі адзін раз у першым радку. У адносінах да грамадзян, якія пражываюць у інтэрнаце, нумар пакоя ўказваецца ў падпісным лісце ў тым выпадку, калі гэтыя даныя змешчаны ў пашпарце (запіс аб прапісцы або рэгістрацыі). Гэтак жа вырашаецца пытанне пра ўказанне назвы вуліцы і нумара дома грамадзян, якія пражываюць у сельскіх населеных пунктах.

**** Пры адсутнасці ў выбаршчыка пашпарта ўказваюцца: для ваеннаслужачых тэрміновай службы – рэквізіты ваеннага білета; для асоб, якія страцілі пашпарт, – рэквізіты даведкі, выдадзенай органамі ўнутраных спраў.

***** Выбаршчык павінен уласнаручна паставіць чысло, месяц і год унясення подпісу.

№ п/п	Прозвішча, імя, імя па бацьку выбаршчыка, які падтрымлівае кандыдатуру	Дата нараджэння **	Месяца жыхарства ***	Серыя і нумар пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь або рэквізіты іншага дакумента, які вызначаецца Цэнтральнай камісіяй ****	Дата подпісу выбаршчыка *****	Уласнаручны подпіс выбаршчыка
1	2	3	4	5	6	7

(дата)

(подпіс члена ініцыятыўнай групы, які збіраў подпісы выбаршчыкаў)

(ініцыялы, прозвішча)